

ПАРК, ЯК У СІНГАПУРЫ

*(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)*

Тэрапеўтычны парк пла-
нуецца стварыць у зялёнай
зоне паміж завулкам Клума-
ва і водным каналам, што ў
Партызанскім раёне Мінска.
Тут жыве асабліва шмат па-
жылых людзей — наогул, па
статыстыцы, кожны чацвёрты
жыхар Партызанскага раёна
атрымлівае пенсіі і дапамо-
гі. Арганізатары праекта су-
стрэліся з пенсіянерамі, якія
пражываюць паблізу, выслу-
халі іх прапановы і пажадан-
ні, абмеркавалі разам з імі,
дзе менавіта будзе лепш за-
класці Тэрапеўтычны парк.
Вядома, гэта павінна быць
месца, дзе яны часцей за ўсё
ходзяць. Сумесна вырашылі,
што парк будзе пачынацца
насупраць Тэрытарыяльнага
цэнтра сацыяльнага абслу-
гоўвання насельніцтва. Пен-
сіянеры часта тут бываюць,
адначасова любяць прагу-
ляцца па зялёнай зоне, што
побач, але там практычна
няма лавачак, каб прысесці
адпачыць...

Акрамя ўстаноўкі лавак,
у Тэрапеўтычным парку
будуць створаны некалькі
ландшафтных аб'ектаў, пе-
раносныя клумбы, вясной
будуць высаджаны расліны
і ўсталяваны інфармацый-
ны стэнд. Пасля размовы з
пенсіянерамі аказалася, што



Пажылыя жыхары Партызанскага раёна сталіцы вучацца скандынаўскай хадзе.
(Фота прадстаўлена ТЦСАН Партызанскага раёна Мінска.)

гэтага, расліны будуць пада-
браныя па каляровай гаме і
тэкстуры — гэты аспект лі-
чыцца асабліва важным, бо
адчуванне дотыку, як праві-
ла, захоўваецца і ў пажылым
узросце, калі іншыя пачуцці
ўжо не такія вострыя.

— Я працятала, што ў
Сінгапуры год таму адкрыў-
ся Тэрапеўтычны сад для
пажылых людзей, і падума-
ла, што гэтую ідэю не так
ужо складана паўтарыць і ў

цёры Беларускага Таварыст-
ва Чырвонага Крыжа, сярод
якіх ёсць і пажылыя людзі.
Увогуле, каманда ўжо сфар-
міравана.

— Мы падалі заяўку на
конкурс сацыяльных праектаў
Social Weekend, — кажа Паў-
ліна Іванько, — і ў снежні вый-
шлі ў фінал. У выніку атрыма-
лі прыз глядацкіх сімпатый і
дыплом, а таксама фінанса-
вую падтрымку ад мецэната
Юрыя Мельнічка. Неўзабаве

Безбар'ернае асяроддзе
будзе зручнае і для мам з
каляскамі, і для людзей з ін-
валіднасцю, і ў цэлым пады-
дзе людзям рознага ўзросту
і здароўя. Бо ўсе мы, гара-
джане, маем патрэбу ў такім
зялёным месцы, дзе можна
зменшыць тэмп, спыніцца,
зрабіць паўзу ў жыццёвай
гонцы.

Адкрыць Тэрапеўтычны парк для наведвальнікаў плануецца сёлета ў маі.

— Мы верым, што наш
праект дазволіць зрабіць
крок да стварэння грамад-
ства, дружалюбнага да па-
жылых людзей, і горада,
зручнага для людзей любога
ўзросту, — гаворыць Паўліна
Іванько. — Яшчэ ў 2007 годзе
Сусветная арганізацыя ахо-
вы здароўя (далей — СААЗ)
выпусціла Глобальнае кіраў-
ніцтва па стварэнні ў гарадах
спрыяльных умоў для пажы-
лых людзей. Сярод яго рэка-
мendaцый ёсць канкрэтныя
практычныя крокі (напрык-
лад, размяшчэнне ў зялёных
зонах горада дастатковай
колькасці зручных лавак), а
таксама доўгатэрміновыя
задачы (фарміраванне гра-
мадзянскай культуры, якая
паважае пажылых людзей і
ўлічвае іх інтарэсы). СААЗ
адзначыла ўжо 258 гарадоў
з 28 краін як гарады са спры-
яльнымі ўмовамі для пажы-
лых людзей. Мы хочам, каб
да іх ліку далучыўся і Мінск.

Дарэчы, і зімой парк так-
сама будзе выкарыстоўваць-
ца: актывісты з ліку пажы-
лых людзей вырашылі, што
разам будуць арганізоўваць
вольны час, у прыватнасці,
доўгія пешыя прагулкі па
парку. Ужо праведзены май-
стар-клас па скандынаўскай
хадзе для пенсіянераў, якія
пражываюць паблізу...

Святлана БУСЬКО



Тэрапеўтычны сад у парку Бішан-Анг Мо Кіа, Сінгапур. Адкрыты 19 верасня 2017 года.

яны сустракаюць з цікавас-
цю, падтрымліваюць і інтэ-
лектуальныя гульні, і аздраў-
ленчыя праграмы.

Тэрапеўтычны эффект у
зоне адпачынку будзе дася-
гацца за кошт прадуманасці
дэталей. Лаўкі будуць павер-
нутыя ў розныя бакі, каб мож-
на было выбраць найбольш
прыдатны пейзаж. Запла-
навана набыць і пасадзіць
расліны, якія прыцягваюць
птушак і матылькоў, каб у
наведвальнікаў была магчы-
масць назіраць за імі ў нату-
ральным асяроддзі. Акрамя

нас, — кажа Паўліна ІВАНЬ-
КО, аўтар ідэі і куратар гэ-
тага праекта, спецыяліст па
камунікацыі Швейцарскага
Чырвонага Крыжа.

Ініцыятыву падтрыма-
лі мясцовыя органы ўлады:
праект быў узгоднены з
адміністрацыяй Партызан-
скага раёна яшчэ ўвосень.
Далучыўся да яе і Тэрыта-
рыяльны цэнтр сацыяльнага
абслугоўвання насельніцтва
Партызанскага раёна ста-
ліцы. Добраўпарадкоўваць
тэрыторыю і падтрымліваць
работу парку гатовыя валан-

пачнём рабіць закупкі неаб-
ходнага абсталявання. Але,
вядома ж, уся асноўная ра-
бота ў нас наперадзе. Увес-
ну прыойдзем да азеленення.
Адкрыць Тэрапеўтычны парк
для наведвальнікаў плануем
сёлета ў маі.

Арганізатары ініцыятывы
ўпэўненыя, што гэты парк
будзе карысны не толькі па-
жылым людзям, колькасць
якіх у нашай краіне, дарэчы,
з кожным годам павялічваец-
ца, але і ўсім астатнім. Яны
лічаць: тое, што добра для
пажылых, добра і для ўсіх.



Вось вам і снег! Хіба ж не вы чакалі,
Гукалі, як вясну, зімовы час?
Ад вас завая заспаніла далі,
Буран усе шляхі схваў ад вас.

Адно, што цешыць, — вернецца ўзімку
І прыйдзе на ўзлескі снегапад —
Падорыць футры белья ялінкам,
Як абяцаў ім гэта год назад.



«ГАРАЧЫ» 287 17 41

ДЖОЎЛІ СУПРАЦЬ ЗВЕРА,

ці Як «шакіраваць» ляснога жыхара
ў мэтах самаабароны?

На «гарачую лінію» нашай газеты звярнуўся чытач
з пытаннем, якое датычылася магчымасці набыцця
або электрашокера, або пнеўматычнай зброі. Пад-
ставы для такога кроку ў заяўніка былі наступныя.
— Мы жывём пад Ракавам, фактычна ў лесе. Неяк,
прагульваючыся, бачылі лісу. Летам неаднойчы на-
тыкаліся на сляды дзіка. У нас маленькая дачушка,
да таго ж жонка любіць збіраць грыбы. А як сустрэ-
нецца з якім лясным зверам? Вось я і падумаў, што
няблага б было ў якасці сродку самаабароны на-
быць або электрашокер, або пнеўматычную зброю,
напрыклад, пісталет. Але зрабіць гэта хацелася б
на цалкам законных падставах, каб не было ніякіх
проблем. Падкажыце, як гэта можна зрабіць, куды
звяртацца па дазвол? — пытаўся наш чытач.

Каб адказаць на гэтыя пытанні, мы мусілі звярнуцца
ў аддзел ліцэнзійна-дазвольнай работы ўпраўлення пра-
філактыкі Міністэрства ўнутраных спраў. Вось які адказ
атрымала неўзабаве рэдакцыя.

Артыкул 7 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб зброі» рэ-
ламентуе тыя віды зброі, якія грамадзяне могуць мець і
прымяняць для самаабароны. Гэта газавая зброя — газа-
выя пісталеты, газавыя рэвальверы і патроны да іх, меха-
нічныя распыляльнікі, аэразольныя і іншыя прылады (так
званыя газавыя балончыкі) з рэчывамі слэзатачывага або
раздражняльнага дзеяння, дазволенымі да выкарыстання
Міністэрствам аховы здароўя Рэспублікі Беларусь.

Гаворка таксама ідзе пра электрашокавыя прылады і
іскрывыя разраднікі, выхадныя параметры якіх адпавяда-
юць нормам, што таксама ўстанаўліваюцца Міністэрствам
аховы здароўя.

Газавыя пісталеты і рэвальверы маюць права набываць
грамадзяне, якія дасягнулі 18-гадовага ўзросту і якія па-
стаянна пражываюць у Рэспубліцы Беларусь, на падставе
дазволу з наступнай рэгістрацыяй іх у 10-дзённы тэрмін у
органах унутраных спраў. Для атрымання гэтага дазволу
неабходна звярнуцца ў тэрытарыяльны орган па месцы жы-
харства, прадставіць медыцынскую даведку аб стане зда-
роўя (адсутнасці медыцынскіх проціпаказанняў да валодан-
ня зброяй, напрыклад, дрэннага зроку ці дэфектаў канеч-
насцяў, псіхічных захворванняў, алкагалізму, наркаманіі ці
таксікаманіі), азнаёміцца з мерамі бяспечнага абыходжання
з такой зброяй. Паралельна з гэтым праваахоўныя органы
высветляць, наколькі грамадзянін законапаслухмяны (ад-
сутнасць адміністрацыйных правапарушэнняў па шэрагу
артыкулаў Кодэкса аб адміністрацыйных правапарушэннях
і крымінальна каральных дзеянняў).

Заява разглядаецца на працягу месяца і ў выпадку ста-
ноўчага рашэння пытанне выдаецца дазвол на набыццё.
Папярэдне за яго выдачу неабходна аплаціць збор (адна
базавая велічыня). За рэгістрацыю зброі неабходна будзе
унесці дзве базавыя велічыні. Дазвол на захаванне і на-
шэнне зброі выдаецца тэрмінам на тры гады.

Механічныя распыляльнікі, аэразольныя і іншыя прыла-
ды з рэчывамі слэзатачывага або раздражняльнага дзе-
яння, электрашокавыя прылады і іскрывыя разраднікі, якія
адпавядаюць нормам, што ўстанаўліваюцца Міністэрствам
аховы здароўя Рэспублікі Беларусь, рэгістрацыі не падля-
гаюць і набываюцца без атрымання дазволу.

У адпаведнасці з Законам Рэспублікі Беларусь
«Аб зброі», усю пнеўматыку можна падзяліць на дзве ка-
тэгорыі ў залежнасці ад дульнай энергіі, якая вымяраецца ў
джоўлях. З дульнай энергіяй да трох джоўляў пнеўматычныя
вырабы зброяй не з'яўляюцца і адносяцца да канструкцый-
на падобных да зброі вырабаў. Іх можна свабодна купіць
у крамах або на рынках. Пры гэтым абавязкова наяўнасць
сертыфіката адпаведнасці.

Пнеўматыка з дульнай энергіяй звыш трох джоўляў ужо
з'яўляецца пнеўматычнай зброяй, набываецца для ўдаска-
налення навыкаў спартыўнай стральбы. Згодна з закана-
даўствам, пнеўматычная зброя з дульнай энергіяй ад трох
да 7,5 джоўля рэгістрацыі не падлягае і набываецца без
атрымання дазволу. Але для яе набыцця маецца шэраг
абмежаванняў, у тым ліку ўзроставае — з 18 гадоў. Калі ж
дульная энергія перавышае 7,5 джоўля, такую зброю можна
купіць толькі па дазволах, і рэгіструецца яна ў органах унут-
раных спраў. Трэба, у прыватнасці, мець пацвярдальныя
дакументы аб занятках спортам, медыцынскую даведку
аб стане здароўя, прыйдзецца вывучыць меры бяспечнага
абыходжання са зброяй і набыць металічную скрыню для
яе захоўвання. Любая пнеўматычная зброя павінна мець
сертыфікат адпаведнасці і прадавацца толькі ў спецыялі-
заваных крамах, якія маюць ліцэнзію МУС.

Каб закрыць тэму, некалькі слоў і пра траўматычную
зброю. Згодна з артыкулам 1 Закона Рэспублікі Беларусь
«Аб зброі», агнястрэльная зброя траўматычнага дзеян-
ня — агнястрэльная кароткаствольная ці бясствольная
зброя, прызначаная для паражэння жывой цэлі на адлег-
ласці кідальным элементам траўматычнага патрона і не
прызначаная для прычынення смерці чалавеку. Дык вось,
у адпаведнасці з артыкулам 8 Закона, на тэрыторыі Рэс-
публікі Беларусь забаронены абарот у якасці службовай і
грамадзянскай зброі агнястрэльнай зброі траўматычнага
дзеяння і траўматычных патронаў. За парушэнне прад-
гледжана крымінальная адказнасць.

Напрыканцы мы звярнуліся да работнікаў Дзяржаўнай
інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету пры Прэзі-
дэнце Рэспублікі Беларусь з пытаннем: што б яны як пры-
родаахоўнікі (а многія з іх колішня вайскоўцы і дзейныя
паляўнічыя) паралі ў сітуацыі, апісанай чытачом.

— Калі ёсць такое жаданне, лепш за ўсё набыць у па-
ляўнічай краме газавыя пяроцы балончык «Шок». Ім можна
будзе адпудзіць звера, ды і дазволу на куплю не трэба, —
сказалі нам. — Але самае галоўнае, што трэба памятаць:
нармальныя паводзіны дзікай жывёлы — баяцца чалавека.
Калі звер адкрыта выходзіць на яго, значыць, ёсць праб-
лемы...

Сяргей РАСОЛЬКА.